

СЁННЯ—40-гадоў з дня вызвалення Гомеля ад нямецка-фашистскіх захопнікаў

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАІЦЕСЯ!

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 34 (556) Субота, 26 лістапада 1983 г.

Газета заснавана ў верасні
1989 года. Выходзіць
раз у тыдзень Цена 2 коп.

УСПАМІНАЛІ ВЕТЭРАНЫ

Пазаўчора вечарам у актовай зале ўніверсітэта адбылася сустрэча з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны і ўдзельнікамі вызвалення Гомеля і Гомельшчыны, прысвечаная слаўнаму 40-годдю незабытнай даты. Присутныя з цікавасцю выслушалі ўспаміні дэкана эканамічнага факультэта професара У. Д. Арашчанкі, помочніка прарэктара па АГР, палкоўніка запасу М. П. Шкарбуну, супрадоў-

ніка факультэта фізвыхавання М. Я. Карабанава, які ўдзельнічалі ў вызваленні Гомельшчыны ад немісінага ворага.

У знак удзячнасці выступшым ветэранам былі ўручаны на памяць аб сустрэчы кнігі і кветкі.

Вечар, прысвечаны 40-годдю вызвалення Гомеля ад нямецко-фашистскіх захопнікаў, заканчыўся канцэртам мастацкай самадзеянасці.

На рэспубліканскім навукова-метадычным семінары прафэктараў ВНУ

ВУЧЭБНЫ ПРАЦЭС—НА ЯКАСНЮ АСНОВУ



З АГДЧЫКАМ кафедры педагогікі і псіхалогікі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, прафесарам, членам-карэспандэнтам Акадэміі педагогічных навук СССР І. Ф. Харламавым быў распрацаўваны і рэкамендаваны да ўкаранення заснаваны на апошніх даследаваннях педагогічнай навуки метад актыўнай пазнавальнай дзеянасці студэнтаў у пракце пісцівучання.

Уступным словам семінар адкрыты начальнік Упраўлення ВНУ Мінвуза БССР У. Т. Водней.

З карткай прамовай перад удзельнікамі семінара выступіў загадчык аддзела навукі і навучальных установ Гомельскага аблкома КПБ Б. М. Збораўскі.

Даклад міністра вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукцыі БССР М. М. Мяшкова

А днімі на базе Гомельска-

га дзяржаўнага ўніверсітэта Мінвуза БССР і яго вучэбна-метадычным кабінетам працедзея распрабіланскі навукова-метадычны семінар прафэктараў па вучэбнай работе ВНУ па тэме: «Павышэнне эфектыўнасці пазнавальнай дзеянасці студэнтаў у пракце пісцівучання».

Уступным словам семінар адкрыты начальнік Упраўлення ВНУ Мінвуза БССР У. Т. Водней.

З карткай прамовай перад удзельнікамі семінара выступіў загадчык аддзела навукі і навучальных установ Гомельскага аблкома КПБ Б. М. Збораўскі.

Даклад міністра вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукцыі БССР М. М. Мяшкова

А днімі на базе Гомельска-

га дзяржаўнага ўніверсітэта Мінвуза БССР і яго вучэбна-метадычным кабінетам працедзея распрабіланскі навукова-метадычны семінар прафэктараў па вучэбнай работе ВНУ па тэме: «Павышэнне эфектыўнасці пазнавальнай дзеянасці студэнтаў у пракце пісцівучання».

У першы дзень работы семінара яго ўдзельнікі заслухалі даклады: загадчыкі кафедр педагогікі і псіхалогікі ГДУ прафесара І. Ф. Харламава—«Псіхолаг-педагагічны асно-

вый прысвечаны задачам вышэйшай школы БССР, вынікаючых з рашэнніу чэрвенскага Пленума ЦК КПСС, прамовы на Пленуме Генеральнага сакратара ЦК КПСС тав. Ю. У. Андропава.

«Асноўныя напрамкі вучэбна-метадычных комплексаў і их роля ва ўдасканаліванні вучэбнага працэсу ў ВНУ»; прафэктара па вучэбнай работе Беларускага тэхнолагічнага інстытута імя С. М. Кірава дачэнта І. М. Жарскага «Навукова-даследчая работа студэнтаў і яе роля ў актыўнай пазнавальнай дзеянасці».

Затым удзельнікі семінара аблекавалі заслуханыя даклады, абмяняліся вопытам работы, пасля чаго зрабілі цікавую экспкурсію па ардзенансаму Гомелю і ўчавальцы пераїхалі да свайго 40-гадзіннага

дзеянасці студэнтаў»; прафэктар па вучэбнай работе ГДУ члена-карэспандента АН БССР Л. А. Шамяцкага—«Стварэнне вучэбна-метадычных комплексаў і их роля ва ўдасканаліванні вучэбнага працэсу ў ВНУ»; прафэктара па вучэбнай работе Беларускага тэхнолагічнага інстытута імя С. М. Кірава дачэнта І. М. Жарскага «Навукова-даследчая работа студэнтаў і яе роля ў актыўнай познавальнай дзеянасці».

Затым удзельнікі семінара аблекавалі заслуханыя даклады, абмяняліся вопытам работы, пасля чаго зрабілі цікавую экспкурсію па ардзенансаму Гомелю і ўчавальцы пераїхалі да свайго 40-гадзіннага

дня вызвалення ад нямецко-фашистскіх захопнікаў.

У другі дзень работы семінара прафэктары ВНУ распрабіланскі наведалі лекцыйныя занятия на матэматычным факультэце, якія вялі прафесар І. Ф. Харламаў і дацэнт Л. Я. Палакоў, прысутнічалі на спецкурсах фізічнага і матэматычнага факультэтаў, якія чыталі прафесары Б. В. Бокуць, Л. А. Шамяцкага, дацэнты У. І. Міроненка, І. Ф. Дабровольскага, Р. К. Шкодзіцкага, І. М. Мельнічэнка, У. А. Яцкевіч.

На рэспубліканскім навуково-метадычным семінары прафэктараў ВНУ па вучэбнай работе на аблекаванаму пытанню прыняты адпаведныя рэкомендацыі.

Госці азнаёміліся з кафедрамі, работай вучэбнага аддзела і іншымі пытаннямі ўніверсітэцкага жыцця.

Міністар вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукцыі БССР М. М. Мяшков наведаў новыя і самыя буйныя ў ГДУ інштэрнат № 4, які знаходзіцца ў мікрараёне «Валатава», дзе ў будзінку з яго хижарамі—студэнтамі, цікавіўся іх жылебімі, бытавымі і іншымі рэкомендацыямі.

У работе рэспубліканскага семінара прафэктараў ВНУ прынялі ўдзел інструктар аддзела навукі і навучальных установ ЦК КПБ Л. П. Давыдзенка і загадчыкі сектара вышэйшай адукацыі Мінвуза Г. М. Шабека.

Б. ВАЛОДЗІН.

НА ЭДЫМКАХ: 1. З дакладам выступае міністр вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукцыі БССР М. М. Мяшков. 2. У аўдиторыі — ўдзельнікі семінара.

Фота А. Карыненкі.

У КОЖНЫМ ПЛАКАЦЕ—МІР

Актавая зала ўніверсітэта—у рознакаляровасці! фарбай. Блакітныя, жоўтыя і ружовыя — на тых плакатах, дзе сміяцца і гуляюць дзеці, рабоцу юношства сонечкі, ў небе, кветкам. Чорныя, шэрыя, прыгнуцца таны там, дзе зброя масавага знищэння: бомбы, крылатыя ракеты пагражают жыццю чалавечства. Альтымізм і вера ў перамогу міралюбівых сіл планеты над чорным вар'ятам, смерцю адлюстроўваны і адчуваюцца ў кожным прадстаўленым на конкурс палітычным плакате.

Міжнародным Дню студэнта прысьвячоўся гэты конкурс, на які прадстаўлілі свае работы факультэты ўніверсітэта. Матфак, бяспрэчна, быў у са-

мым выйгрышным становішчы. Ён заняў першое месца ў конкурсе не толькі колекцію прадстаўленых работ (дарэчы, іх было чым у астатніх факультэтатаў), а думкай, данесеннай да гледача сродкам алоўкай і пэндзля. Думка, якая настойліва пульсует з кожнага плаката, прымушае спыніцца на ім і пэндзля. Думка, якая настойліва пульсует з кожнага плаката, прымушае спыніцца на ім і пэндзля. Думка, якая паразважае. Вось якія паразважаюцца.

Культэта, заняў першое месца ў конкурсе.

У будучыні бібліаграфіі сваіх рабоц тэмы барацьбы за мір, пальцы якой сімвалізуюць людзей разных нацыянальнасцей і з'яднаны аздынай жаданнем не дапусціць новай светнай вайны. І гэты рука ў сілах зішчыць смертансную зброю, якая пагражает людзям на планете. Гэтаму плакату таксама прысуджана першое месца. Яго аўтары — студэнты группы Б-22 бібліаграфіі.

Не вельмі значную колекцію палітычных плакатаў представілі на конкурс студэнты факультэта фізічнага выхавання. Але яны ўсе якімі выкананы на высокім тэхнічным узроўні (ці то ало-

вак, ці фарбы) і адрозніваюцца сваім арыгінальнасцю, непаўторнасцю. Іх аўтары — друга-карусікі Алег Бабына, Валікія, удумлівыя і разам з тыми падзялчычами непасрэдныя вучыльнікі. Быццам просіць: «Людзі! Зрабіце так, каб заўсёды былі і маленкія папяровыя караблікі, і ласкавыя блакітныя хвалі мора...». Гэты плакат заняў другое месца ў конкурсе.

Глыбока ўсвяляваны ўсе міралюбівыя сілы падзеямі на Грэнадзе, у Ліване, Нікарагуа. Валікія твары і постады музичных змагароў за нацыянальную незалежнасць сваіх краін, з'яднаны ў адзінай парыве — такімі паўстакоў яны з плаката студэнтаў групы Г-21 гісторыка-філалагічнага факультэта. Якому таксама прысуджана

другое месца.

У ліку пераможцаў — палітычныя плакаты студэнтаў групы М-26 матфака «Дэльта» на зямлі! і студэнтаў групы Б-31 бібліаграфічнага факультэта.

Месцы па факультэтах размеркаваны наступным чынам: першое — матфак, другое — бібліаграф і факультэт фізічных змагароў за нацыянальную незалежнасць сваіх краін, з'яднаны ў адзінай парыве — такімі паўстакоў яны з плаката студэнтаў групы Г-21 гісторыка-філалагічнага факультэта.

«Людзі! Будзіце пільнымі!» — гэтыя слова Ю. Фучынкі міжвонкі прышло мне на памяць у час прагляду паддыхаваных на конкурс палітычных плакатаў. Студэнтская моладь, якія і ўсе людзі добрыя волі, у першых радах пільных барацьбou за мір.

Т. ДУБЯК.

ПАСЛІЯ карткатарміновай падрыхтоўкі ў адным з вузэбных батальёну на камастрычніку 1943 г. я, 19-гадовы юнаком, у саставе 1023 стралковага палка прыбыў на I Беларускі фронт. Яго войскі начальнік Гомельска-Речицкую аперацыю, якая ўвайшла ў гісторыю Вялікай Айчыннай вайны адной з яркіх яе старонак.

Пасля разгрому летам таго ж года пад Курскам, Арлом і Бранскам нямецка-фашисткіе камандаванне спрабавала спыніць наступленне нашых войск. На лініі рэчак Сож і Днепр вораг стварыў мноны абарончы рубеж. Войскі I Беларускага фронту супстралі жорсткое супраціўленне. Вораг вырасціў з выгадай выкарыстаць важную водную перашкоду. Наступленне на Гомель з фронту магло прывесці да вялікіх страт. Таму наша камандаванне прыняло рашэнне пачаць аперацыю на флангах, каб акуружыць, а заўтам знішчыць гомельскую групу ворага.

У камастрычніку 1943 наш полк уступіў у бой з ворагам у раёне чыгуначнай магістралі Гомель—Жлобін. Мы, маладыя воины, натхнены поспехамі савецкіх войск на іншых участках фронту, адважна грамілі адступаўшых фашисту. Усім хапаліся адпомісці захопнікам за тыя здзекі, якія яны тварылі на нашай зямлі.

Мне асафіста хапелася адпомісці за башку, які ад іх кулі загінуў пры абароне ста-

лицы Радзімы — Москвы. Падведамленне аб яго гібелі я атрымалі на фронце.

Вораг азіярэла абараніцца, але ўжо не мог стрымаць націк. Савецкія войскі кожны дзень вызвалілі новыя населенныя пункты, гарады. Памятаю, з якой радасцю мы даведаліся

цяжкі бой. Вораг меў гарматы і танкі. Наша ж «артылерыя» была аснащана толькі батальённымі мінамётамі.

Па загаду камандзіра разлік мінамётаў, у якім я быў наводчыкам, стаў «вандруючым». Каб стварыць у працоўніка бачнасць нашай шматлікасці, мы пасля

паспешліва адступаць. У гэты час мы атрымалі паведамленне, што варожая сілы, якія ўтрымлівалі Гомель, разгромлены 1 горад вызвалены.

Мы працігвалі развіваць наступленне на левым беразе р. Бярэзіна. За бой па закону плацдарма я ў ліку іншых бай-

жанчын.

Як толькі мы крыйху акрыл ад ран, нас адправілі глыбэты для далечвання. Праз са месеці да пасля ранення я зноў адправіўся на фронт: праца вай змаганца за перамогу. Выяву уже не на Беларускім фронце. Але ніколі мне не заўбачыць, што я ўбачыў вызваленій беларускім разбуранымі гарадамі і вёскамі, расстралянімі і ў чым не павінні дзяліць, жанчын, састарэлых. Разам з вільным вызваленіем вясені 1943 года была для мене 1 радасць: цярпелі краі ўшысцкія акупанты.

...За 40 гадоў Гомельшчына, як і ўся Савецкая Беларусь, аднавіла разбураную гаспадарку, зачыніла нанесеную вайной разы, дасцягнула значных поспехаў у камуністычным будаўніцтве. Савецкімі войнамі, за роднымі місіціўцамі кроў праліта не дарэмна. І ў гэтым урачысты дзень святкавання 40-годдзя вызваленія Гомельшчыны ўсе ад нямецка-фашисткіх захопнікаў хоціча горада павінішаваць усіх быўшых воінў прымушных узелюў. У вызваленіі беларускія зямлі. А наша моладзь, студэнты, жадаючы забываць тых, хто аддаў сваё жыццё 1 праліў кроў за чысласці сэнінны дзень, быў дастойнай зменай, актыўнай барацьбітамі за камуністичную будучыню.

У. АРЭШЧАНКА,
дзякан эканамічнага
факультета, прафесар,

ЗАПАЛА Ў ПАМЯЦЬ НАЗАУЖДЫ

У акопах, што вызвалена стаўціца савецкай Украіны — Кіеў. На нашым участку фронту 18 лістапада запалімейнай чырвонай флаг над горадам сёняшніх беларускіх нафтавікоў — Рэчыца.

Наш полк атрымаў заданне працівника наперад і заніць плацдармам на левым беразе р. Бярэзіна. Пад покрывам ночы наш узвод мінамётчыкаў разам з пехаціцамі перараправіўся праз рэчку. Перараправу шырынай у дзве дошкі зрабілі партызаны. Па ёй маглі перараправіць толькі салдаты-пехаціцы 1 мы — мінамётчыкі. Мінамёты і міны неспілі на плячах. Наша з'яздженне ў гэтым рабені было для немцаў поўнай нечаканасцю. Па некалькі разоў у дзень фашысты кідаліся ў контрапакт, каб адкінуць нас назад. Нашым пехаціцамі дазволіла весты

4—5 залпамі няспынна мініялі пазыцыю. І немцы не маглі нас «засекчы» і «накрыць» агнём. А гэта азначала, што на працягу 20—25 минут мы павінны быць абсталаваны новую пазыцыю: выканала катлаван для мінамётаў, шыліны для мін і гранат.

Гранаты атрымаў заданне працівника наперад і заніць плацдармам на левым беразе ворага. Хутка заніць другі рубеж. На працягу дні нам давялося мініяць пазыцыю па 15—20 разоў. Ад такой фізічнай перанагрузкі мы смяртльна стымліліся, але мінамётным агнём працівнікі падтрымліваць нашых салдат-пехаціцы. Немцы неслі вялікія страты, не вытрымалі і спынілі атакі. Да гэтага часу на плацдармі былі перакінуты асноўныя сілы палка з артылерый. Падмадаванне дазволіла нам памыць плацдармам на некалькі кіламетраў 1 перайсці ў наступленне. Вораг пачаў

цоу мінамётнага разліку быў працістайлены да ўзнагароджання медалем «За адвагу». Праўда, атрымаў гэтую ўзнагароду толькі праз некалькі гадоў пасля заканчэння вайны. Прывічны ў тым, што 4 снежня 1943 г. я быў цяжка параваны пад Жлобінам. Пачалося маё «падарожжа» з аднаго шпіталю ў другі. Першым пунктам быў г. Рэчыца. Большасць памяшканняў тут была разбурана. Парараваныя байцоў размісціліся на ўцалелых прыватных будынках. Мясцовыя жыхары знаходзіліся ў неверагодна цяжкім матэрыйальным становішчы. Аднак з параванымі савецкімі байцамі яны дзяліліся апошнімі. Нам прыносілі малако, гародніну, садавіну. Нас акуружылі клопатамі і ўвагай. Немагчыма забыць гэтыя клюпаты, мацьцішы ласку беларускіх

ІМЁНАМІ ГЕРОЯЎ

Мінула 40 гадоў з дня вызвалення г. Гомеля ад нямецко-фашисткіх захопнікаў. Даўно зачалены рабы вайны. У легенды перайшли імёны людзей, аддаўшы сваё жыццё за шчасце сёняшнія гракаленія. Вулцы, плошчы, скверы горада носяць імёны змагароў за перамогу.

Вуліцам нашага горада, людзям, чымі імёна яны называны, прысвячаліся вусны часопіса «Іх імёна» называны вуліцы Гомеля, якія прайшоў у студэнтў першага курса фізічнага факультета. Яны рыхталі яго разам з партынай арганізаційнай факультета, кураторамі Т. А. Дзенісенка, В. І. Харламавай, работнікамі ўніверсітэцкай бібліятэкі.

Зніграфам да вуснага часопіса паслужылі вершы Р. Ражнішевскага, якія працівнікі пісцілі на гады вайны П. Когана, М. Джалиля, С. Арлова і выкананы А. Баранава, Т. Параскавай, А. Велічавай.

Студэнты П. Расолька і Н. Пынько расказаў ад герайчнай барацьбе гомельскіх камса-мольцаў Іван Шылаў, Барыс Царыкаў грамілі ворага на ўсёй дзяржаўсці юнацкага сэргія, з непарушнай верай за перамогу. Гэта быў іх лёс, як і лёс паста-франтавіка Сяргея Гудзенкі, верш якога «Маё пакаленіе» працівнікіла В. Пургіна.

Другая старонка часопіса — расказ аб камунастах. На пярэднім краі барацьбы былі камунасты — браты Лізюковы. Імя старшай з іх — генерал-маёра Аляксандра Ільіча ўжо ў першыя дні вайны стала сімвалам стойкасці, мужнасці савецкага чалавека — патрыёта Радзімы.

Грозным для гітлераўскіх захопнікаў стала імя Ільі Паўлавіча Кожара — легендарнага камандзіра гомельскіх партызан.

Перагорнута яшчэ адна старонка вуснага часопіса — аб барацьбе гомельскіх падпольшчыкаў. Студэнт І. Балезін расказаў аб дзеянасці групы адважных змагароў на чале з Ц. Барадзінім. Гэта ад рук падпольшчыкаў узарваліся майстэрні па рамонту нямецкіх танкаў, рэстаран на скрыжаванні вуліц Савецкай і Жаркоўскага.

Але колькі б мы ні чытали

ў книгах аб героях, жывей за ўсё прадстаўць яны перад націмі з расказаў тых людзей, якія ўсіх ведалі.

Да стала падыходзіць ужо старая, зусім сівая жанчына. Гэта Алена Сяргеевна Цімафеенка — жонка бывшага падпольшчыка Р. І. Цімафеенкі. Не яе грудзях — вышэйшая ўзнагарода Радзімы: ордэн Леніна. Але не пра яе расказаў жанчына. Яе ўспыні — аб мужу, які змагаўся супраць ворага і загінуў. З глыбокім хвалівам, стаўшы дыханне, слухалі студэнты жывуюю сведку вайны.

Як рэвіем, прагучалі вершы паста-франтавікоў, загінуўшыя ў гады вайны П. Когана, М. Джалиля, С. Арлова і выкананы А. Баранава, Т. Параскавай, А. Велічавай.

Затым усе ўдзельнікі сустэречы ўсклілі ў студэнткім парку кветкі на мары і герояў-падпольшчыкаў Цімафеенкі, Шылава, Хоміча.

Ішоў снег. Такі нечаканы ў лістападзе. Застылі ў маўчані юнакі і дзяўчата, а на мары чырвянец газдзілі, ажыўлялі зімовую стыльасць хрызантэм.

Н. КАПІШАИ,
бібліятэкар ГДУ.

НА ЗДЫМКУ: студэнты фізічнага факультета разам з А. С. Цімафеенкі пасля ўсклінні кветак да брацкай маўгілі.

Фота А. Карніенкі.



КАМАНДАВАННЕ Беларускага фронту адначасова з іншымі мерамі прыемствамі падрыхтоўкі 1 націянальна-удару па нямецко-фашисткай групую войск у Беларусі 1, у прыхватніцы, у падпінні-ўсходніх частын, прыяло рашэнне для ўзмацнення партынай-палітычнай работы стварыць для радавых 1 сяржантавых курсы партарганізаціі. Як раз у лістападзе 1943 года мініяць прынялі ў члены ВКП(б) і адрозу ж пасля атрымання партынайна-бліта ўзбуды на гэтыя курсы. У той час, калі ўnoch на 25 лістапада Чырвонай Арміі пры падрыхтаваніі партызанізму штурмам брала г. Гомель — першы абласцны цэнтр Беларусі — 1 даўніны авалодала ім, я знаходзіліся ў раёне г. Ветка. На ўсё жыццё запамятаўся дзень 26 лістапада, калі сталіна нашай Радзімы салютавала ў гонар вызваленія г. Гомеля. З групай таварышаў ў папутным транспарте праз Гомель 1 Рэчыцу, якую была вызвалена 18 лістапада, мы наскроўваліся ў распаряджэнне камандавання 23 гвардзейскай стралковай дывізіі, якая граміла ворага на подступах да Мазыра. Адтуль 1 пачаўся мой шлях вызваліцца Гомельшчыны і Беларусі.

Мне, як ўдзельніку вызваленія Гомельшчыны і Беларусі, давялося бачыць палаочны агнём, сплюстаныя, разрабаваныя 1 разбураныя гарады 1 вёскі. Давялося бачыць людзей, над якімі з уласцівымі іншынкамі драпежных звароў здзялваліся фашисты «звышчавакі», якія наводзілі агнём і крывёю «новыя парадак».

З асаблівым 1 не забытым уражаннем успамінаю, з якай вялікай радасцю, з пачуццем глыбокай любви 1 ўдзячнасцю сустракалі людзі Гомельшчыны і ўсёй Беларусі сіламі вызваліцца — войнай Гомельшчыны і ўсёй Беларусі.

Давялося бачыць чырвонай арміі, якая праз дынамікі і агнём змучыла ворага на дзяржаву. Мы жыўмім у такі час, калі кожны савецкі чалавек павінен быць высокай дыцыплінай і пачынкамі, нарадаў, садавіну, сіламі дзяяниямі ставіць мір перад пагрозай ядернай катастрофы.

У адказ Савецкага Саюза вымушаны прымаць дзеяйныя меры. Савецкі Узбройны Сілы аснащаны першакласнай тэхнікай і ўзбраеннем, выхаваны Камуністычнай партыяй 1 кіруючыя самай перадаў у свеце марксіст-лінійскім тэорыям 1 ваенным наўчанкам. Войны Савецкіх Узбройных Сіл пільна стаяць на ахове міру па ўсім свеце, на дэйнай забіцьчыць абарону дзяржавы 1 інтэрэсаў СССР і гатовы ў кожную мінуну даць ўзброенія адпоры любому ворагу, у любым кутку зямнога шара. Мы жыўмім у такі час, калі кожны савецкі чалавек павінен быць высокай дыцыплінай і пачынкамі, сваімі значыць 1 веанічнай магутнасцю, сваімі асабістымі, атрымавшымі ўзнагароды.

Мне, як ўдзельніку вызваленія Гомельшчыны і Беларусі, давялося бачыць палаочны агнём, сплюстаныя, разрабаваныя 1 разбураныя гарады 1 вёскі. Давялося бачыць людзей, над якімі з уласцівымі іншынкамі драпежных звароў здзялваліся фашисты «звышчавакі», якія наводзілі агнём и крывёю «новыя парадак».

З асаблівым 1 не забытым уражанием успамінаю, з якай вялікай радасцю, з пачуццем глыбокай любви 1 ўдзячнасцю сустракалі людзі Гомельшчыны і ўсёй Беларусі сіламі вызваліцца Гомельшчыны і Беларусі.

Давялося бачыць чырвонай арміі, якая праз дынамікі і агнём змучыла ворага на дзяржаву. Мы жыўмім у такі час, калі кожны савецкі чалавек павінен быць высокай дыцыплінай і пачынкамі, нарадаў, садавіну, сіламі дзяяниямі ставіць мір перад пагрозай ядернай катастрофы.

У адказ Савецкага Саюза вымушаны прымаць дзеяйныя меры. Савецкі Узбройны Сілы аснащаны першакласнай тэхнікай і ўзбраеннем, выхаваны Камуністычнай партыяй 1 кіруючыя самай перадаў у свеце марксіст-лінійскім тэорыям 1 ваенным наўчанкам. Войны Савецкіх Узбройных Сіл пільна стаяць на ахове міру па ўсім свеце, на дэйнай забіцьчыць абарону дзяржавы 1 інтэрэсаў СССР і гатовы ў кожную мінуну даць ўзброенія адпоры любому ворагу, у любым кутку зямнога шара. Мы жыўмім у такі час, калі кожны савецкі чалавек павінен быць высокай дыцыплінай і пачынкамі, нарадаў, садавіну, сіламі дзяяниямі ставіць мір перад пагрозай ядернай катастрофы.

У адказ Савецкага Саюза вымушаны прымаць дзеяйныя меры. Савецкі Узбройны Сілы аснащаны першакласнай тэхнікай і ўзбраеннем, выхаваны Камуністычнай партыяй 1 кіруючыя самай перадаў у свеце марксіст-лінійскім тэорыям 1 ваенным наўчанкам. Войны Савецкіх Узбройных Сіл пільна стаяць на ахове міру па ўсім свеце, на дэйнай забіцьчыць абарону дзяржавы 1 інтэрэсаў СССР і гатовы ў кожную мінуну даць ўзброенія адпоры любому ворагу, у любым кутку зямнога шара. Мы жыўмім у такі час, калі кожны савецкі чалавек павінен быць высокай дыцыплінай і пачынкамі, нарадаў, садавіну, сіламі дзяяниямі ставіць мір перад пагрозай ядернай катастрофы.

Давялося бачыць чырвонай арміі, якая праз дынамікі і агнём змучыла ворага на дзяржаву. Мы жыўмім у такі час, калі кожны савецкі чалавек павінен быць высокай дыцыплінай і пачынкамі, нарадаў, садавіну, сіламі дзяяниямі ставіць мір перад пагрозай ядернай катастрофы.

Давялося бачыць чырвонай арміі, якая праз дынамікі і агнём змучыла ворага на дзяржаву. Мы жыўмім у такі час, калі кожны савецкі чалавек павінен быць высокай дыцыплінай і пачынкамі, нарадаў, садавіну, сіламі дзяяниямі ставіць мір перад пагрозай ядернай катастрофы.

Давялося бачыць чырвонай арміі, якая праз дынамікі і агнём змучыла ворага на дзяржаву. Мы жыўмім у такі час, калі кожны савецкі чалавек павінен быць высокай дыцыплінай і пачынкамі, нарадаў, садавіну, сіламі дзяяниямі ставіць мір перад пагрозай ядернай катастрофы.

Давялося бачыць чырвонай арміі, якая праз дынамікі і агнём змучыла ворага на дзяржаву. Мы жыўмім у такі час, калі кожны савецкі чалавек павінен быць высокай дыцыплінай і пачынкамі, нарадаў, садавіну, сіламі дзяяниямі ставіць мір перад пагрозай ядернай катастрофы.

ВЕЧАР ПАЛІТЫЧНАЙ ПЕСНІ

Песня — гэта таксама баражбіт за мір. Яна можа стаць для ворага страшнай, чым кул і гарматы. Не вынпадкова ж так жорстка расправілася вееная хунта Піначата з чыліскім сплаваком і кампазітарам Вікторам Хара, песні якога кілкалі народ Чылі на баражбу за свабоду.

І сёня, калі неспакойна на нашай планете, песня застаецца ў адным страі з тымі, хто

не хоча дапусціць новай вайнах. Гэта яшчэ раз пачвердай вечар палітыхнай песні, які праўшоў па мінулым тыдні ў нашым універсітэце. Са сцены актавай залы гучалі песні пратэсту, напісаныя саёвіцкімі кампазітарамі, самімі студэнтамі.

Страсна і пранікнёна выка-

нала першакурсніца факультэта фізвыхаванія Татьяна Рыбакова песню «Кветкі Бухенвальда». Як пераможца вечара-конкурсу, яна прыме ўдзел у фестывалі Клубаў інтэрнацыональнай дружбы ВНУ краіны, што адбудзеца ў г. Цярнополі.

Грамат камітэта камсамола

(Наш кар.).

З вечара працоўнай славы

ВЫЗНАЧАНЫ ЛЕПШЫЯ

Вынікі трэцяга семестра-83 падведзены на вечары працоўнай славы, які адбыўся ў мінскую суботу. У актавай зале ГДУ сабралісь ўдзельнікі студэнцкага будаўнічага руху, прадстаўнікі партыйных, камсамольскіх і прафсаюзных арганізацый, студэнты ўніверсітэта. Вечар адкрыўся ўносам сягнага камсамольскай арганізацыі ўніверсітэта.

З дакладам выступіла на-

меснікі сакратара камітэта камсамола па арганізацыйнай работе Анна Шалдукова. Аб працоўных буднях, вялікай грамадска-палітыхнай работе расказала на вечары камандыры атрада «Волаты» фізкультурнага факультэта І. Новік, атрада жывёлаваду, байцы якога працавалі даляркамі ў падшэфным саўгасе «Рэчкі», І. Кацімір, Т. Шапавалава, Л. Ка-

роткая — камандыры атрадаў «Авэс» і «Юнацтва» біялагічнага і эканамічнага факультэт.

Першое месца ў сацыялістычным спаборніцтве СВА па выніках праўнага семестра-83 занялі эканамічны і біялагічны факультэты, другое месца — гістфіл, 3-е месца — фізичны факультэт.

Праектар па завочнаму і вячэрнім навучанію А. І. Балтускі ўручыў граматы рэктарата, парткома, камітэта камсамола камандырам, камісарам і байкам лепшых атрадаў: П. Неўміржыцкаму, А. Шавелью, А. Барсуковай, Т. Голубевай, В. Кацуба, Т.

Мальцевай, Л. Белай, І. Ханені, А. Гусеву, І. Мацвеевай і многім іншым.

Каштоўныя сувеніры і падарункі ўручаны таксама групіце ўдзельнікаў студэнцкага будаўнічага руху, якім вызначыліся ўдарнай прайці, актыўным удзелам у грамадска-палітыхнай дзеянісці СВА.

Вечар працоўнай славы за канчыўся канцэртам мастакаў самадзеяйніц, у якім прынялі ўдзел і гості — моладзь з Нікарагуа, якая вучыцца ў тэхнікумах г. Гомеля.

Н. САКОВІЧ,
студэнтка групы Т-23
еканамічнага факультэта,
член прэс-цэнтра.

АТРАДЫ — ПЕРАМОЖЦЫ

ТРЭЦЯГА СЕМЕСТРА-83

АТРАДЫ БУДАЎНІЧАГА НАПРАМКУ
1-е месца — СВА «Пошук» эканамічнага факультэта (камандыр — А. Сергіенка, камісар — А. Казіміра).

2-е месца — СВА «Памяць» біялагічнага факультэта (камандыр — У. Ранько, камісар — І. Шаламіцкая).

3-е месца — СВА «Шукальнік» геалагічнага факультэта (камандыр — М. Ашчічук, камісар — В. Мурашка).

СВА «Глорыя» падрыхтоўчага аддзялення (камандыр — С. Фядосенка, камісар — Ю. Дорашаў).

АТРАДЫ НЕБУДАЎНІЧАГА НАПРАМКУ

1-е месца — атрад «Алесі» эканамічнага факультэта (камандыр — М. Кляшчова, камісар — І. Вараб'ёў).

2-е месца — атрад «Авэс» біялагічнага факультэта (камандыр — Т. Шапавалава, камісар — І. Чуканава).

3-е месца — атрад «Рамантыкі» гісторыка-філалагічнага факультэта (камандыр — Л. Зіянава, камісар — Р. Кавалёва). **АТРАДЫ, ЯКІЯ ПРАЦАВАЛІ ЗА МЕЖАМІ РЭСПУБЛІКІ:**

1-е месца — атрад «Арыёна» матэматычнага факультэта (камандыр — М. Марчанка, камісар В. Баброў).

2-е месца — атрад «Алімпія» факультэта фізвыхаванія (камандыр — В. Смолік, камісар — В. Сроткі).

Лепшым атрадам на ўсіх напрамках прызначаны СВА «Волаты» з фізичнага факультэта (камандыр — І. Новік, камісар — Р. Кажамяка).

Успаміны аб працоўным лецце

ПА БРАТНЯЙ ЧЭХАСЛАВАКІІ

З братнай Чэхаславакіі байцы інтарнацыянальнага атрада «Дружба-83» прывезлі цеплыя сустракі з чэшскімі сябрамі і незабытую ўспаміны аб гэтым краіне. Ім прадастаўілася выдатнае магытасць пазнаменіцца са сталіцай ЧССР — «златай Прагай», гарадамі Брно, Карлавы Вары, Табар, Чэске-Будзёўце. Задзёйснілі будзь на гадаваць студэнтам ГДУ або падрыхтоўчых дніх праўнага лета-83 шматлікія фатаздымкі, слайды зробленыя імі ў братнай краіне.

Наибольш уразіла студэнтаў ГДУ Прага — горад, прыгажосць якога не раз аплювалі на працягу многіх стагоддзяў, дзе готыка і пышнае барока арганічна спалучаюцца з бетонам і шклом сучасных будынкаў. У Празе ёсць шмат месц, якімі ганарацца жыхары сталіцы і заўсёды рады паказаць іх гасцям. Гэта і славутая Старамесцкая плошча з яе ўнікальным вежавым гадзіннікам на ратушы (на здымку ўперсе). Яго вялізны цыферблат расчэрчаны залатымі лініямі, лічбамі і дэўяскімі знакамі, якія

абазначаюць 12 нябесных сузор'яў — знакаў Задняка. Гадзінны паказавае сонца ў яго руху з заходу на ўсход па задняку, на якім знаку задняка і гадзінускага стаіць сонца дзень за днём, з году ў год, калі яно ўзыходзіць, у які час дасягае зеніту і г. д.

У сталіцы ЧССР вельмі шмат маўстроў. Адзін з прыгажэйшых — Карлаў мост праз раку Влтаву. На ім многа скульптур, якія так арганічна спалучаюцца з ім, што нагадваюць пудовыя старыя дрэвы (на здымку ўнізе злева). Карлаў мост — сведчанне будаўнічага таленту чалавека, які ўпрыгожыў раку ўнікальнымі творамі.

Байцы інтарнатрада сфатографавалі на памяць калі ўваходу ў стаіры горад — Пражскі град, які называецца горадам ста вежаў (на здымку ўнізе справа). Тут яны малі паглядзець на г. Прагу «праз прызму стагоддзяў».

Л. ЦАРОВА,
камісар інтарнатрада «Дружба-83».
Фота аўтара.

Нашы юбіляры



ДАЦЭНТУ
В. В. РАБЕНКУ-
50 ГАДОУ

У лістападзе 1983 г. споўнілася 50 гадоў Рабенку Вячаславу Віктаравічу, кандыдату філалагічных навук, дасэнту, загадчыку кафедрі немецкай і французскай моў. Нарадзіўся і вырас ён у беларускай вёсцы Верды. Гомельскі вобласці. Цага да замежнай мовы прывяла яго ў Мінск дзяржаўны педінстытут замежнай мовы, які ён з адвакай закончыў у 1956 годзе, а праз 10 гадоў паспіхова закончыў факультэт англійскай мовы таго ж інстытута.

Яшчэ ў сценах інстытута Вячаслав Вікторавіч захапляе навуковай работай, якая вылілася пазней у сур'ёзнае дысертантскае даследаванне.

Працуячы над дысертантай, аўтар сабраў багаты фактычны матэрыял, які послужыў асновай для яго далейшай навуковай работы ў галіне тыпалогіі заходнеўрапейскіх і славянскіх моў.

З 1977 года В. В. Рабенка ўзначальвае кафедру немецкай і французскай моў Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. З першых дзён у ГДУ асноўную ўвагу звяртае на павышэнне эфектыўнасці навуковаведчай работы. Выкладчык кафедры працуе па тэмэ «Тыпология заходнеўрапейскіх і славянскіх моў». Тэма ўключана ў лік вежнейшых пры АН БССР.

Вячаслав Вікторавіч апублікаваў калі 40 артыкулаў і тэзісаў у распубліканскіх і саюзных часопісах і зборніках навуковых прац.

У 1983 годзе сумесна з дасэнтаам кафедры Валянцінам Сямёнаўнам Рабенка ён завяршиў работу над манаграфіяй «Лінгваперакладческія даследаванні катаэгорыі пабуджальнасці».

Шмат увагі В. В. Рабенка ўдаляе рабоче са студэнтамі і аспірантамі, кіруе дыпломнымі даследаваннямі студэнтаў-філолагаў, кансультуе са скаслікай іншых ВНУ. Усе гады работы ў ГДУ ён кіруе метадалагічнымі семінарамі кафедр замежнай мовы, на якім абмяркоўваюцца важныя навуковыя праблемы.

Вячаслав Вікторавіч спалучает наукаў-педагагічную дзеянісць з грамадскай работай. Ен быў членам місісіону ўніверсітэта, з'яўляецца пастаянным членам Савета факультэта і Савета завочнага фракультэта.

Усе супрацоўнікі кафедры вінчуюць юбіляра са слáўнымі юбілемі і жадаюць яму мнонага здароўя і далейшых поспехаў у яго педагогічнай навуковай дзеянісці.

Л. ПАНОВА,

дацэнт;

М. РУДЗІНСКАЯ,
старшая выкладчыца, праф-
групога кафедры немецкай і
французскай моў.



ПРА БЕССМЯРТНЫ ПОДЗВІГ

Праз два тыдні пасля нараду гітлераўскай Германіі на СССР Гомель стаў францавым горадам. На подступах да яго разам з войскамі Чырвонай Арміі адвоюваліся штыкі і сапогі батальёнаў 1 часці народнага апалчэння. Дзесяці тысяч мясоўых жыхароў самааддана працавалі на ўзяўсяяні абаронных забудаванняў і за караткі тэрмін вакол горада быў выкананы супрацьстанавы роў даждынё 28 км. Гераічнае абарону Гомелю 18—19 жніўня 1941 г. з'яўляецца састаўной часткай смаленскай бітвы таго ж перыяду вайны. Шэсць дзён, замест вызначаных трох апалчэнцы ўтрымлівалі пазыцыі 17—18 жніўня праціўнік шэсць разоў атакаваў абарону. 19 жніўня пры падтрымцы танкаў і самалётаў немцы ўварвалі ў горад. У ноћ на 20 жніўня апошнія апалчэнцы пераправіліся праз Сож і падарвалі за сабою перараправу.

У баіх за Гомель гітлероўцы страйпілі больш за 5200 салдат і афіцэраў, каля 200 танкаў і 100 самалетаў. Абарону Гомелю затримала наступленне ворага і дазволіла часцям Заходніга

фронту выйсці з акружэння, садзейнічала зрыву плана маланкавай вайны.

У 1943 годзе ў выніку наступальнай Рэчыцкай аперациі Беларускага фронту на чале з генералам армii К. К. Ракасоўскім 26 лістапада Гомель быў вызвалены. Над горадам зноў запальмену чырвоны флаг.

Наступленне началося шырокім фронтаам. 65-я армія фарсіравала Днепр калі Лоева, вызваліла горад і з баямі працівника на заход да 20 км. 17 лістапада быў пераразаны чыгунка Гомель—Калінкавічы. Ва ўзяўсяяні армii замест вызначаных трох апалчэнцы ўтрымлівалі пазыцыі 17—18 жніўня праціўнік шэсць разоў атакаваў абарону. 19 жніўня пры падтрымцы танкаў і самалётаў немцы ўварвалі ў горад. У ноћ на 20 жніўня апошнія апалчэнцы пераправіліся праз Сож і падарвалі за сабою перараправу.

У час падрыхтоўкі Гомельска-Рэчыцкай аперациі ў прымірнавой зоне знаходзілася СНК і ЦК КП(б)Б. Камандаванне фронту наладзіла суязь з партызанамі Гомельскага і Палескага злучэння. Яны вызвалілі і ўтрымлівалі да падъюзу савецкіх частак на заход ад Рэчыцы 34 населеных пунктаў і перараправу праз Бярэзіну. Парызаны брыгад

«Жалезнік», імя Панамарэнкі, атрада імя Катоўскага пераразалі і замініравалі шляхі Рэчыца—Горваль—Шацілкі і Речица—Хутар—Парыгі, спалілі масты і прымусілі ворага вярнуцца на перараправу да вёскі Горваль. Але парызаны і тут закрылі пераразу 15 сутак утрымлівалі Горваль.

За геральдізм пры фарсіраванні Днепра калі Лоева 183 воінамі толькі 65-я армія быў прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

З першых дзён Вялікай Айчыннай вайны камуністы Гомельшчыны самааддана замагаліся супраць ворага, арганізоўвалі і натхнілі на барацьбу з наемецка-фашистскімі захопнікамі. Яны ўзанаўвалі абарону Гомелю ў 1941 г., гомельская камуністичнае падполле, якое дзеялічала са жніўня 1941 г. да лістапада 1943 г. На тэрэйні вобласці дзеялічала Гомельскі падпольны абком, выходзілі газеты «Гомельская праўда» і «Партызан Гомельшчыны», Палескі падпольны абком КП(б)Б, выдавалася газета «Бальшавік Палесся». Дзеялічала гомельскі падпольны гарком КП(б)Б і 29 падпольных

райных камітэтаў партыі. Барацьбой моладзі кіравалі Гомельскі падпольны абком ЛКСМБ і Гомельскі падпольны аблком Савецкага Саюза. У жніўня 1941 да мая 1942 г. на юніцкай друкарні Гомеля дзеялічала падпольная група на чале з Ц. С. Бараціным і Р. І. Цімафеенкам, якія друкаўлі і распаштоваўвалі лістоўкі, узарвавалі майстэрню па рамонту наемецкай тэхнікі, бензасховішча. Падпольныя групы дзеялічали ў ўсіх гарахадах 1 населеных пунктаў.

Радзіма высока ацаніла подзвіг гомельскіх падпольщчыкаў і партызан. Вялікая група быльых воінў у дні святавання Перамогі над наемецкай Германіяй была ўзнагароджана орденам і медалямі. Адважнаму кіраўніку падпольщчыку Цімафею Сіціанавічу Бараціну пасміротна прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

У цэнтры Гомеля ўзвышшаецца помнік героям, аддадзеным сваёй жыццё ў барацьбе з фашистскімі захопнікамі. Ля яго падножжа гарыць сучыні агонь. Тут пахаваны арганізатары і кіраўнікі ўсесараднай партызанскай барацьбы ў Гомельскай вобласці.

Кожар I. П., Рудак A. D., Раманоўскі B. F.—Моцны духам. — У кі. Герой падпольшчыка М. M., 1970 г. Кніга расказвае аб падпольщчыках Гомельшчыны.

Сцяпаненка Адам. — Да апошняга дыхання. Дакум. аповесць. — Мн: Беларусь, 1975 г. Аб камсамольскім падпольшчыкам, якое дзеялічала ў вёсцы Сямёнаўка Гомельскай вобласці.

Дэміతроў М. — Калі Серабранкі. — Мн: Беларусь, 1975 г.

Радзінаў Ул. — Жлобінскія маладагвардэйцы. — Мн., 1950 г.

Н. ГУРЭВІЧ, загадчыца даведніка-бібліографічнага аддзела.

Студэнты аб пісменніках

«...Я З ТАБОЙ, АДВЕЧНЫ МОЙ НАРОД»

Савін У. С. Караткевіч споўнілася 53 гады, і песьня вынесла яго на «акінскі прастор», такую часіцу языка, калі за тваймі плячымі шмат напісаных твораў, прызнаных усім народам, Радзімай, без якіх нават нельга ўяўіць уласны лёс.

Кроў дали мне
Паплавы і пожы,

Голос —

Бор дримучы

І чарот.

Я з табою

Да крыві апошній.

Мужык мой,

Адвечны мой народ.

Дэбют У. Караткевіча адбыўся ў 1955 годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явіўся яго верш «Машка». На чытача дыхнула сваёй мінуўшчынай. Гераічны вобраз Машкі, чалавека з легенды, звязаны з сябе ўзару. А ў 1958 годзе выходзіць першы зборнік У. Караткевіча «Матчына душа». Праз некаторы час выдаецца яшчэ адна яго книга «Вічэрнія ветразі». У 1969 годзе з'яўляецца пакуль што апошні зборнік У. Караткевіча «Мая Іліада». Потым, з выхадам яго роману, аповесці, п'ес, мы будзем гаварыць пра Караткевіча — прафэсія і драматурга, ніколі не прыніжкоўшы яго як п'ята.

Наогул, ці стаў бы У. Караткевіч вядомым прафэсіялам, калі бы ён не напісаў сваіх вершаў і пазы, у якіх паказаў сябе як гісторык, летцуненнік і, галубо-аддама сіні сваі Радзімы.

Паэт разумееў сваё зямлю, ён глядзіць у глыб ле і бачыць гісторычны мінуўшча.

Драгі крычыць.

Туманы, як мора,

За рапой на лугах ляглі.

Прагна слухаю.

З цэнтры чорнай

Далятае голас зямлі

Непакорлімі. Рэзкі.

Забыты.

Крык аб помесце.

Пагроза. Прымзум...

Тут У. Караткевіч даўносці да чытача далёкае мінулае, калі яшчэ Вялікія шыбко павоўгі. Аднак адчувае жыцьця з дзвём ціперашнім і будучыні.

Вобраз гісторычнага героя

сустракаеца ў многіх вершах Караткевіча. Гэта і верш «Скарна лакідзе радзіму», і «Паўлюк Багрым», на вобразе якога паэт адлюстраваў імкненне беларускага народа да свабоды. Але аб чым бы ні пісаў паэт, ніколі не застаецца простиrom пісьменніка. Сустрэчаеца, а заўсёды «пераўбасабіць сам у гістарычны асоб, міралагічныя герояў-гаворыць ад яго імя». Творчая фантазія мастака дазваляе яму сінці сны Адама, сінавін апошнія песні Данта, ўзвінь сібе Самсонам, адчук'е за ўсіх на Зямлі.

Гісторычны тэма — вось асноўны матырый, на якім аўтар вырашает розныя прафэсіі. Таму ў яго зборніках шмат балад, жанр якіх дае магчымасць узнаваць героя-драматычныя моманты мінулага «Валада пра смартынік», «Балада пра галубынікі», «Балада пра галубынікі перші», «Партызанская балада», «Балада пра арганайту» і інш. І кожная з іх прасцінага гуманістычнымі пафасам. Дастаткова нагадаць «Баладу пра смартынік», і пазыму «Вашкава сэрца». У апошні аўтар паказаеў камандзіра партызанскае атрада, які дзяліць таго, каб вырашаваць партызан, загнаныя немцамі ў вогненннае кальцо, ахвяраваў сваім снам.

У «Баладзе пра смартынік» ёсць наадварот. Тут у канцлеры маленькага хлапчуга ад смерці, не даюць фашыстам спасці яго ў печы разам з маці.

У гэтай «Баладзе...» У. Караткевіч гаворыць аб чалавеке-народзе, якія бачылі сябе якім-то, каб вырашаваць партызан, загнаныя немцамі ў вогненннае кальцо, ахвяраваў сваім снам.

У. Караткевіч у сваіх творах выступае як пальмірны патрэбр, супрауды міралагічныя, выдатныя знаўці мінулага краіны. А гэта так важна. Таму што, калі чалавек не ведае гісторыі свайгі раздзімы, то ён не ведае сучаснага і ніколі не зведзе будучага. Гэта тэма далей будзе распрацавана У. Караткевічам у прозе.

Кожны народ караімі і вытокамі сваім ідзе ўтольбі гісторы. У. Караткевіч зразумеў: шмат чаго могуць сказаць нам

руны старажытных замчышчаў, развалины харому і вежаў. І ён, «прыўзняў» заслону вялікага Часу і эпохі.

Раман У. Караткевіч «Каласы пад сарпом твайм» (1968 г.) лічыцца адным з найлепшых твораў пісьменніка. Перад намі праходзіць вельміная барацьба беларусаў супраць прыгнёту і злека, стражоў падстваляння 1863 г., вобраз Кастиля Каліноўскага, змагара за свабоду, вобраз князя паходжанні, а па выхаванні мужыка — Андрэя Загарскага. Такога вобраза яшчэ не ведала літаратура.

Вельмі цікавы па свайгі тэматыцы і праблематыцы гісторыка-філософскі раман «Хрыстос прыязмліўся ў Гародні» (1979 г.). Толькі некалькі радкоў з «Хронікі» Мане Стрыжовскага спатрэбіліся пісьменніку, каб стварыць раман. Перад намі гісторыя Беларусі ў часах знаходжання яе пад прыгнёту польска-каталіцкай экспансіі, калі жорстка душыліся сабоднія думкі, усе імкненія чалавека да новага і светлага. Праз уесь раман праходзіць філософская думка аб вечнасці існавання. Чалавека на Зямлі, а чалавечыя характеристы намаляваны па-майстэрску дасканала.

Ва ўсіх сваіх празайчых творах Караткевіч пераўжывае за народ. Яго глыбока хвалюе народны лёс.

Немагчыма падрабязна спыніцца на ўсій творчасці У. Караткевіча. Хочацца, што гэта цудоўны, не звычайны пісьменнік. Ён і ў прозе застаецца «пазам зямлі з найменнем Беларусь». Творы яго дыхаюць лірyzмам, тонык пазытывнай, харастром напоўненымі вобразамі Чалавека. Наватарства У. Караткевіча заключаецца ў том, што ён звязаў гісторычныя падзеі з сучаснай і народнай народнай творчасцю, такім, што здаецца, народ — савій пісьменнік. Гісторыя Беларусі — цікавей за гісторыі іншых краін.

Н. ПАДОЛЬСКАЯ,
В. БЫХАУЦОВА.
студэнты 2-га курса
гістрафіка.

закончылася першынством на Універсітэце па футболу. Як звычайна, перамогу ў ім атрымалі футбалісты факультэта фізывыхавання. У раўшанчай супрэчкі яны абыграли каманду матэматычнага факультэта з лікам 5:3, які ў выніку дасцяліся другое месца. Траба

закончыць першынство курэнцію шматгадовым чэмпіёнам універсітэта?

С. МАЛЫКІН, студэнт гр. ФВ-31 факультэта фізывыхавання, атказы за спартыўна-масавы сектар.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Інтэрнат — твой дом

УМЕЕМ АДПАЧЫВАЦЬ

Міжнароднаму Дню студэнтаў быў прысвечан вечар, які адбыўся 17 лістапада ў інтарнaze № 2, дзе ўсіх членіўся нарада студэнтаў матэматычнага факультэта. Цікавай была арганізацыя свята. На працягу некалькіх дзён кожны паверх падрыхтаваў кавярнінае мэрарыемства, культурна-масавы сектар студзіства (адказнай — студэнтка IV курса Ірына Марчанка) вызначыў месца гэтынае мэрарыемства ў агульным ансамблі свята, прадумаў арганізацыйныя пытанні, распрацаваў падрабязныя сцэны.

Вечар адкрыўся на пятym паверсе. Ад імі выкладчыкаў і супрацоўнікаў матэматычнага факультэта студэнтаў вітаў старшыня прафбюро факультэта, дацент кафедры тэорыі функцый і функцыяналнага аналізу У. Р. Ермакоў. Цікава прайшоў «Парад адкрыцця», які завяршыўся маляўнічым салютам з хлапушак і паветраных шароў. Пасля гэтага гасцей свята віталі жыхары 4-га паверха. Выбухі смеху, ажыглене амбровымі ўбачаннямі ўбачанага аблісцілі аб тым, што тут пачаў работу гумарыстычны «Музей студэнта-матэматыка». Пазнамётычныя з экспанатаў «музея», усе спусціліся на трэці паверх, дзе пачаўся захапляючы конкурс — «абарона» настенных газет паверху, якія выпусцілі спецыяльніца для гэтага дня. Упэўненую перамогу ў спаборніцтве дасціліці і гумару атрымалі прадстаўнікі пятага паверха — насы «небажыхары». Хутка ў холе другога паверха пачулся рыфмаваны радок, гукі гітары — пачаўся канцэрт мастака самадзеяйніцы інтарната. Спадабаліся шматлікім глядзачам выступленні студэнткі 2-га курса Ірыны Сянцюровай, піцікірсці Алены Мухінай і Алены Шпакавай, іншых выкананіц. З асаблівай цеплынай сустрэлі выступленне дацэнта У. Р. Ермакова. Уладзімір Рыгоравіч выканала песьні на вершы С. Ясеніна і В. Акуджавы.

Завяршыўся вечар сяячынай дыскаткай, у пералыках які разыгрываліся прызы, праводзіліся віктарыны і атракцыёны.

Вечар атрымаваў змястоўным, жывым, цікавым, цікавым. Ён надоўга запомніцца ўсім яго ўдзельнікамі.

С. БАДРУНОУ,
ст. куратар інтарната № 2
матэматычнага факультэта.

ПА-ЗА КАНКУРЭНЦІЯ?

Закончылася першынство ўніверсітэта па футболу. Як звычайна, перамогу ў ім атрымалі футбалісты факультэта фізывыхавання. У раўшанчай супрэчкі яны абыграли каманду матэматычнага факультэта з лікам 5:3, які ў выніку дасцяліся другое месца. Траба

закончыць першынство курэнцію шматгадовым чэмпіёнам універсітэта?

С. МАЛЫКІН, студэнт гр. ФВ-31 факультэта фізывыхавання, атказы за спартыўна-масавы сектар.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.